

Установа адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны
машынабудаўнічы прафесійна-тэхнічны каледж”

ВІКТАРЫНА «СВАЯ ІГРА»

*Па біяграфіі і творчасці
ЯКУБА КОЛАСА і ЯНКІ КУПАЛЫ*

Творчае аб’яднанне «Літаратуразнаўцы»




Аўтары: *Ганчарова Т.М.*

Мысонава І.П.

Недасекін У.П

Глотаў В.В

Магілёў, 2017



Віктарына распрацавана па матэрыялах з біяграфіі і творчасці Я. Купалы і Я. Коласа. Напачатку віктарыны навучэнцам тлумачыцца, як карыстацца табліцай; навучэнец называе адзін з пяці слупкоў табліцы (у залежнасці ад выбранага колеру) і нумар пытання. Пры выбары пытання вядучы націскае на абранае вочка ў табліцы і пераходзіць да варыянту задання. Пасля адказу на пытанне вядучы націскае на значок  і дэманструе правільны адказ. Для вяртання да табліцы з пытаннямі вядучы націскае на значок .

Інтэрактыўная віктарына ўтрымлівае дыдактычныя матэрыялы, якія можна выкарыстоўваць на ўроках беларускай літаратуры, у пазакласнай рабоце, на занятках аб'яднанняў па інтарэсах і факультатыўных занятках. Віктарыну могуць выкарыстоўваць куратары ў выхаваўчай рабоце, а таксама яна будзе цікава людзям, якія маюць інтарэс да беларускай літаратуры і культуры.

“На Беларусі ёсць два паэты: Якуб Колас і Янка Купала – вельмі цікавыя хлопцы. Проста пішуць, так ласкава, сумна, шчыра. Нам бы крыху гэтых іх якасцей. Вось добра было б”.

Максім Горкі

Біяграфія Якуба Коласа	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>40</u>	<u>50</u>
Творчасць Якуба Коласа	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>40</u>	<u>50</u>
Біяграфія Янкі Купалы	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>40</u>	<u>50</u>
Творчасць Янкі Купалы	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>40</u>	<u>50</u>
Сюрпрыз	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>40</u>	<u>50</u>

Хто адлюстраваны на партрэце?



Адказ

Якуб
Колас



Прыгадайце дзень і
месца нараджэння
Якуба Коласа.
Назавіце яго сапраўднае
прозвішча.



Адказ

- 3 лістапада 1882 года
- засценак Акінчыцы



- Канстанцін Міхайлавіч
Міцкевіч



В. Н. РОДОНОВ

ЯКУБ КОЛАС— педагог



ВЫДАТНЫМ
ІКІЯ ЯГО
ПОГЛЯДЫ
ЧАСНЫМ
ХАВАННЯ?





**Будынак школы,
у якой працаваў
Я. Колас настаўнікам**




Чаму Якуб Колас не любіў
пісаць алоўкам?



Адказ

«...не люблю я пісаць алоўкам.
Мне ўсё здаецца, што напісанае
алоўкам не мае ні вартасці, ні
цікавасці»






Адказ

Люсіна
Юравічы
Пінкавічы
Пінск
Лунінец
Сінкевічы



Калі і дзе адбыўся паэтычны дэбют Якуба Коласа?



Адказ

Дэбют Якуба Коласа адбыўся ў 1906 годзе.
У газеце “Наша доля” быў надрукаваны
яго першы верш “Наш родны край”



Наш палетак.

Наш палетак паміж межаў,
З-за каторых цвіце збожа;
А наш сэрцак штось залезаў;
Наш загон зыцці ня можа.
Ци то глеба да нічога?
Ци то рукі у нас слабые,
Што ня маем й зерня свого.
Што мы хадзім як слепцы?
Глеба чорна, у руках сіла,
Толькі нашых гаратаў
Нексьць мара усё звадыла
Гэй замежы да выраду.
Наш сівец не раз там кыдаў
Залатое зерне з жмені.
Ён не раз там плёны выдаў.

А у нас раслі камені.
Наш палетак негараны,
Палынамі цвіце нива.
Нука, братцы, кумы, сваты,
Да работы станьма жыва!
Хто гарачы добра зможа,
Хто разоры скоро ладзіць,
Хто шчасліве сее збожа,
Хто гароды добра садзіць
Жыво, жыво за работу
Без аглядак хто што можа.
Усе роўны без расчоту
Усёх прэца будзе збожа!

Мацей Крашчука.

Да чытацелёў.



Назаўіце паэму
Якуба Коласа,
прысвечаную
таленавітасці
беларускага народа



Адказ

Паэма “Сымон-музыка”



Якой знакамітай аповесці пісьменніка
прысвечаны помнік на плошчы
імя Якуба Коласа ў Мінску?




Адказ

Аповесці “Дрыгва”



Які твор Якуба Коласа лічыцца “энцыклапедыяй сялянскага жыцця беларусаў”?



Адказ

Паэма “Новая зямля” –
“энцыклапедыя сялянскага
жыцця”



Якія традыцыйныя святы
і звычаі беларусаў
апісаны ў паэме Якуба
Коласа “Новая зямля”?



Адказ



Хто адлюстраваны на партрэце?



Адказ

Янка Купала



Прыгадайце дзень і
месца нараджэння
Янкі Купалы.
Назавіце яго сапраўднае
прозвішча.




Адказ

**Луцэвіч Іван Дамінікавіч
нарадзіўся 7 ліпеня (25 чэрвеня) 1882 г.
у фальварку Вязынка Вілейскага павета
Віленскай губерні.**



З якімі прафесіямі звязаў лёс маладога Янку Купалу?



Адказ

Хатні настаўнік,
перапісчык у судовага следчага,
малодшы прыказчык,
рабочы на памешчыцкіх броварах,
бібліятэкар - вось старонкі працоўнай
дзеянасці маладога паэта



*У сям'і Луцэвічаў адной мовай
карысталіся, калі прымалі
гасцей, а другой – калі
размаўлялі ў сям'і.
Назаўіце гэтыя мовы*



Адказ

У сям'і захоўваліся шляхетныя
традыцыі, таму і размаўлялі на
польскай і беларускай мовах



Значэнне гэтай мясціны ў
творчасці Янкі Купалы
параўноўваюць са
значэннем Міхайлаўскага
для А.С. Пушкіна.
Што гэта за мясціна?



Адказ



Хутар Аюпы



Каму прысвечана паэма
Купалы “Тарасова доля” ?



Адказ

Паэма прысвечана Тарасу Шаўчэнку




Чый гэта партрэт?

*Невыдуманная світка - убор на плячах,
Барада, як снег белы - такая,
Незвычайны агонь у задуменных вачах...*



Адказ

Партрэт гусяра з паэмы “Курган”



Які верш Я. Купалы стаў гімнам народных мсціўцаў?



Адказ

Верш “Беларускім партызанам”

Беларускіх партызан
Партызан, партызан,
Беларускі сэрце!
За паліце, за кайтан
Фаняе чылазачаў палатні,
Каб не ўсёразае вяс лёс.
На ружав, палатнішчы,
На крававыя іх сцягны
Іхні трышак іх косяці віну
На бласуд соваў кніта,
Бамб стэражэлісь на ктэсах
Надай Тімару вайну
Кілометры сэрца, амакчунь круж
Сцягны Рузін маразія вчэра,
Палатні крэвавыя віраці,
Іхні пра чіне зварэ зварэ!
Полараў чы сцягавы вачы,
Ружав матан і фаня,
Вішкі зданно, латэрыя
Засланіў чы чарныя логі,
Іхні пра чіне літарэці.



Які твор Янкі Купалы
прысвечаны гораду Магілёву?



Адказ

Паэма “Магіла льва”



Назавіце адзін з самых знакамітых
твораў Янкі Купалы, якім традыцыйна
адкрываецца тэатральны сезон у
купалаўскім тэатры?



Адказ

Камедыя “Паўлінка”



Каму прысвяціў наступныя радкі

Якуб Колас?

Клікаў ён народ свой к волі

Каб дабра яму даць болей,

Сеяў зерне поўнай жменяй,

А каб крыўды стала меней.



Адказ



Верш Я. Коласа “Янку Купалу”



Назавіце тэатры нашай
краіны, якіяносяць імёны
Янкі Купалы
і Якуба Коласа



Адказ


**Нацыянальны акадэмічны
тэатр імя Янкі Купалы
ў Мінску**



**Нацыянальны акадэмічны
драматычны тэатр
імя Якуба Коласа ў Віцебску**



1.Разгадайце рэбус:



2.Разгадайце анаграмы, у якіх зашыфраваны
назвы вершаў паэта. Назавіце аўтара

«ЯЖНЯ»

«ЫАДНСАПЧ»



Адказ

1. Якуб Колас



2. ЯЖНЯ ➡ *«Жня»*

ЫАДНСАПЧ ➡ *«Спадчына»*

Аўтар Янка Купала



Назавіце кампазітара, які напісаў
музыку на верш Янкі Купалы
“Мая малітва”.

Хто бліскуча, непаўторна выконваў
гэтую песню-малітву?

“Я буду маліцца і сэрцам, і думамі...”.



Адказ

Кампазітар Алег Моўчан

**Уладзімір Мулявін і
ансамбль “Песняры”**



Назавіце мастакоў, якія ілюстравалі творы Янкі Купалы і Якуба Коласа



“Хлопчык і лётчык”



“Новая зямля”



Адказ

*Ілюстрацыі Васіля Шаранговіча
да паэмы “Новая зямля”*



*Ілюстрацыя Міхася Басалыгі да
верша Я. Купалы “Хлопчык і лётчык”*

